

ДЭКАНЦЭПТУАЛІЗАЦЫЯ КРЭОЛЬСТВА

Андрэй Казакевіч

Владимир Абушенко. Креольство как ино-модерность Восточной Европы (возможные стратегии исследования) // Перекрестки. 2004. № 1–2.

Артыкул Уладзіміра Абушэнкі, які быў надрукаваны ў першым нумары часопіса даследавання ўсходнеўрапейскага памежжа «Перекрестки», з'яўляеца постпрэзентацыяй адносна шырокай і плённай дыскусіі на тэму «крэольства» ў коле беларускіх інтэлектуалаў і часткова публіцыстыкі. Пік дыскусіі ў прыпадзе на 2001–2002 гады. Іх акадэмічным «цэнтрам» становіцца сумесны метадалагічны семінар інстытута філасофіі і сацыялогіі НАН Беларусі, а публіцыстычным — часопіс «Arche» і газета «Наша ніва».

Першы варыант тэксту У. Абушэнкі пра «крэольства» быў прадстаўлены ў 2001 годзе пад называю «Мицкевіч как «кеяол»: от «тутэйшых генеалогий» к «генеалогии тутэйшасці»¹. З таго часу ён набыў некалькі іншае канцэптуальнае афармленне, быў ліўзмоцнены рэгіянальныя акцэнты, ды і сам артыкул з «рэфлексіінага» стаў пераважна «метадалагічным», што і было адлюстравана ў назве — «магчымыя стратэгіі даследавання». «Метадалагічная» перспектывы да мінует ў тэксце і мае фармат, які дысцыплінарна можна хутчэй аднесці да «філасофіі», нягледзячы на тое, што сам тэкст быў напісаны вядомым сацыёлагам.

Надалей мы паспрабуем зрабіць пашыраны аналіз даследавання «крэольства». Наша мэта — не толькі рэцэнзуванне пазначанага артыкула, але і агульныя ўводзіны ў канцэпт «крэольства» і, прынамсі часткова, яго выпраўленне і размяшчэнне ў шэрагу магчымых праграм даследавання беларускай сітуацыі.

Дыскусія пра крэольства вызначаецца пэўнай неакрэсленасцю канцэптуальных пазіцыяў. Шмат у чым такое рознае ўспрынняце «крэольства» было звязана з адрознай семантыкай слова ў розных гуманітарных дысцыплінах, а таксама ў побытавым і публічным ужыванні. Таму варта пачаць менавіта з аналізу этымалогіі канцэпту «крэол», значэнне якога некалькі шырэй за вылучанае ў рэцэнзованым артыкуле.

Слова «крэол» увайшло ў большасць ўрапейскіх моваў з французскай (creole), куды яно трапіла з іспанскай (criollo — чалавек, які з'яўляеца мясцовым для пэўнае тэрыторыі) ды партугальскай (crioulo — чалавек, асабліва слуга, які вырас у нечым доме). Слова мае этымалогію ад лацінскага creare — ствараць, вытвараць — тая ж аснова, што ў словах «крэатыўны», «крэацыя» (анг. creation) і г. д. Як бачна з этымалогіі, умоўна «іспанскай» і «партугальскай», слова «крэол» мела вельмі рознае значэнне, але першапачатковая не было звязана з колерам ці расаю.

У Лацінскай Амерыцы крэоламі з'яўляліся нашчадкі перасяленцаў з Іспаніі, гэта значыць ўрапейцы, народжаныя ў калоніях. Менавіта «крэолы», як мясцовая эліта, вялі войны з метраполіяй і сталі стваральнікамі незалежных лацінаамерыканскіх дзяржаў у XIX ст. У Аргенціне прыметнік «крэольскі» да гэтага часу семантычна блізкі да слова «нацыянальны»². Крэоламі таксама называліся французскія каланісты ў Паўночнай Амерыцы: як тыя, што былі амерыканізаваны

¹ Электронная версия артыкула была змешчана на web-сторонцы часописа «Фрагменты»: <http://frahmenty.knihu.com/sem-abuszenka.htm>

² Южная Америка. Страны и народы. М., 1983. С. 171. Выданне гэта навукова-папулярнае, але адлюстроўвае агульную сітуацыю.

ў Луізіяне, так і продкі сучаснага франкафоннага насельніцтва Квебека. Гэтае азначэнне ўжывалася і для ёўрапейскага насельніцтва Маскарэнскіх выспаў у Індыйскім акіяне (Рэюн’ён, Маўрыкі і г. д.). Такім чынам, слова «крэол» выкарыстоўвалася для азначэння сацыяльнае групы, якая мела прывілеіваны статус у калоніях, але звычайна другасны ў метраполіях. Адначасова крэолы мелі проблемы з нацыянальнай ідэнтыфікацыяй, кшталту — «ці быць іспанцам, ці быць лацінаамерыканцам». Такая традыцыя ўжывання тэрміна натуральным чынам увайшла ў лацінаамерыканскую мысленне, літаратуру і пазней вылілася ў розныя версіі інтэлектуальнага вызвалення, у tym ліку і філософію «вызвалення». Гэтай «семантычнай лініі» і прытрымліваецца, натуральна, з аўтарскімі варыяцыямі, У. Абушэнка.

Але гісторыя тэрміна «крэол» гэтым не вычэрпваеца, і ў іншых кантэкстах ён меў іншае, практична супрацьлеглае, значэнне. У Бразіліі, былых брытанскіх, галандскіх і французскіх калоніях Лацінская Амерыкі і Вест-Індый «крэоламі» называлі народжаных у Амерыцы неграў-рабоў. І тут сацыяльная семантыка «крэольства» ўказвала на ніzkія прыступкі ў сацыяльной іерархіі калоніі. Акрамя гэтага, у Афрыцы крэоламі называлі групы змешанага, ёўрапейска-мясцовага паходжання ды нашчадкаў рабоў, якія атрымалі свабоду. Гэтае слова нават ужывалася для азначэння дзяцей ад змешаных расійска-індзейскіх шлюбаў на Аляксцы. Ва ўсіх гэтых прыкладах тэрмін «крэол» меў ужо значэнне «zmешанага, ня-чыстага паходжання» і дастаткова «негатыўныя» сацыяльныя канатацыі.

У прынцыпе, менавіта другая («партугальская») традыцыя ўжывання слова «крэол», звязаная са змешаным ці нееўрапейскім паходжаннем, замацавалася ў лінгвістыцы («крэольская мова», «крэалізацыя піджына»), а таксама дамінуе ў по-бытавай мове³. Крэольская мова — мова, створаная на аснове піджына⁴, калі апошні становіща родным для пэўнае супольнасці, звычайна змешанага паходжання. Большасць крэольскіх моваў былі створаны на ёўрапейскай аснове для патрэбай камунікацыі нееўрапейскага насельніцтва.

Такім чынам, дзве традыцыі ўжывання тэрміна вельмі розныя, што ўскладняе яго канцептуальнае выкарыстанне. Разуменне дыхатаміі дзвюх

традицыяў «крэольства» з’яўляеца вельмі важным для асвялення эвалюцыі гэтага тэрміна ў беларускай інтэлектуальнай і публічнай прасторы. Яшчэ раз нагадаем, што У. Абушэнка прытрымліваецца «іспанскае» традыцыі.

Як было пазначана вышэй, артыкул У. Абушэнкі прысвечаны не столькі аналізу феномена ўсходненеўрапейскага «інша-мадэрнасці», колькі выкладанню «магчымых стратэгіяў даследавання», гэта значыць з’яўляеца хутчэй метадалагічным і праектыўным. Большаясць канцепту і мадэляў толькі пазначаюцца, але не разгортваюцца ў поўнай ступені, напрыклад: «інша-мадэрнасць» (ино-модерность), «лакальная ўніверсальнасць», «падключаныя да ўніверсальнасці інтэлектуальныя традыцыі» і г. д. Менавіта «раскрыцця», асабліва ўлічаючы вялікую канцептуальную насычанасць тэксту, па-сапраўднаму не хапае, хоць тэкст адкрывае «шмат напрамкаў» («ходов» — у тэрміналогіі аўтара).

Прадметам разгляду У. Абушэнкі выступае перш за ўсё лацінаамерыканская схема культурных адносінаў былых калоніяў з метраполіяй і прыдатнасць гэтае мадэлі для аналізу палітычнай і культурнай сітуацыі Усходняй Еўропы.

Метадалагічная частка артыкула пачынаецца з увядзення ў кантэкст «крэольства» канцепту «тутэйшасці», як блізкіх паняткаў, непарыўна звязаных з «месцам знаходжання». З гэтым вельмі цяжка пагадзіцца, але нашу пазіцыю па гэтым пытанні мы раскрыем пазней, а пакуль спынімся на выкладанні канцепту «крэольства». Аўтар апісвае тры мадэлі канцептуалізацыі «крэольства» ў гуманістыцы.

Першая мадэль: канцепцыя крэольскага нацыяналізму, створаная ў межах так зване «тэорыі нацыяў і нацыяналізму» Б. Андерсанам для аналізу дзяржава- і нацыятворчага працэсу ў калоніях — перш за ўсё, Лацінская Амерыкі. Другая: лацінаамерыканская традыцыя «вызвалення» (часткаю якога было «пераадоленне крэольства») — Л. Сэа, Э. Дзюсель. Трэцяя мадэль — аналіз феномена крэольская ідэнтычнасці (нацыяналізму) у працах украінскіх аўтараў, галоўным чынам М. Рабчука.

У тэксце не пазначана генеалогія гэтых мадэль, таму мы пасправляем запоўніць гэты прабел. Дарэчы, аўтар вызначае мадэлі як «спробы

³ Вельмі часта нават у беларускай навуковай літаратуре «крэол» няправільна асцыноеца толькі са змешанымі шлюбамі ёўрапейцаў і абарыгенаў розных частак свету. Напрыклад: Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структура и социальная типология языков. Минск, 2000. С. 203.

⁴ Моўная сістэма ствараеца пры кантакце паміж рознымі этнічна далёкімі групамі. Звычайна піджын складаеца з не-вялікае колькасці словаў, якія служаць для паразумення ў гандлі, камерцыйных спраўах і г. д. Перехвальская Е. В. Языковые контакты и «прагматический код». Лингвистические исследования. Социальное и системное на различных уровнях языка. Минск, 1986.

перайнтэрпрэтацыі» канцэпту «крэольства», што не зусім карэктна, бо не паказвае вельмі розныя мэты і сутнасць гэтых «перайнтэрпрэтацыяў» (інтэрпрэтацыяў), якія мелі вельмі розныя сацыяльны ды інтэлектуальны *background*⁵. Працы Б. Андэрсаны — акадэмічная тэорыя, філасофія Лацінскае Амерыкі — шырокі і доўгі праект культурнага і інтэлектуальнага вызвалення, рэфлексіі М. Рабчука — спроба нетрывіяльнага (шмат у чым публіцыстычнага) аналізу палітычнае ды культурнае сітуацыі ва Украіне. Мы пачынаем разгляд з другой мадэлі, якая і храналагічна, і генетычна была перша.

Лацінаамерыканская «філасофія вызвалення» прадстаўлена ў тэксце двума знакавымі персонамі — Л. Сэа і Э. Дзюсель. Для Л. Сэа «крэол» — гэта праблема суб'екта, які не можа «адрэфлексаваць сваю кантэкстуальнасць як роўную іншым». Ён знаходзіцца ў культурна несамастойным стане і не мае ўласнае трывалае ідэнтычнасці. Таму крэольскія культурныя праекты XIX ст. складаюцца з запазычвання існых канонаў. Сымі значнымі культурнымі праектамі для Лацінскай Амерыкі выступалі «неіспанская іспанскасць», стварэнне ўласнае культуры па стандартах «метраполіі» і імпартаванне «найбольш прагрэсіўных» канонаў Захаду, перш за ўсё французскага і паўночнаамерыканскага, якія паступова выціскалі Іспанію на культурную перыферыю. Натуральная эвалюцыя «крэольская сітуацыя» прывяла ў XX ст. да паўстання праекта культурнага «вызвалення» Лацінскай Амерыкі, часткай якога стала «пераадоленне крэольства знутры». У 1960–70-я гг. Лацінская Амерыка, як вядома, канчаткова абвясціла пра свой «культурны суверэнітэт».

Э. Дзюсель разглядаў «вызваленне» з перспектывы філасофіі, перш за ўсё, праз аналіз «татальнасці» еўрапейскага мыслення, якая не прадугледжвала альбо рэпрэсавала сваіх *iных*. Праект вызвалення Э. Дзюселя палягаў менавіта ў парушэнні еўрапейскага татальнасці і разбурэнні яе прэтэнзій на ўніверсальнасць, што дасягаецца, у тым ліку, праз «старонняе» (з перспектывы Лацінскае Амерыкі) прачытанне еўрапейскіх спадчыны. Такім чынам, вызваленне — гэта перш за ўсё вызваленне ад «цэнтра» і ўсяго, што з ім звязана (імперыялізму, каланізаторскага капиталізму і г. д.). З аднаго боку, «цэнтр» з'яўляецца рэп-

рэсіўнай сілаю, з другога — аб'ектам жадання, тады яго «татальнасць» патрабуе дэканструкцыі і іншых практикаў непадпарадковання (напрыклад, канструяванне *сябе* ў межах кантэкстнасці — *тут*). «Філасофія вызвалення», у прынцыпе, заклапочаная не столькі аналізам «крэольства» самога па сабе, колькі генеалогія вызвалення і яго рэфлексіўнымі практикамі. «Вызваленне ад дамінавання» ў гэтай перспектыве цікавае значна больш за «аналітыку падпарадковання», і праблема «палітычнага» змагання больш важная, чым праблема ідэнтычнасці.

Б. Андэрсан у сваёй да гэтага часу папулярнай (перш за ўсё з ідэалагічных прычынаў) працы «Уяўныя супольнасці» (1991)⁷ сярод іншых версіяў нацыяналізму вылучае асобны тып «крэольскага нацыяналізму». Крэольскі нацыяналізм выступае асобнай формай працэсу канструявання нацыі (*nation building*), якая мае спецыфічнае адразненне ад «класічнага» дзяржаўнага (грамадзянскага) і культурнага (моўнага) нацыяналізмаў. Грамадзянскі нацыяналізм быў характэрны для Францыі і Брытаніі, моўны — для Германіі і Італіі, крэольскі — для краінаў Лацінскай Амерыкі XIX ст. У рамках крэольскага нацыяналізму лацінаамерыканская эліта вырашала складанае пытанне пабудовы нацыі пры адсутнасці традыцый дзяржаўнасці, як і моўнае, культурнае своеасаблівасці. Таму асноваю крэольскага нацыяналізму стала рэгіянальная самадастатковасць, а таксама адміністратыўная і эканамічная еднасць. З культурнага і моўнага пункту гледжання новыя краіны былі лакальными копіямі метраполіі, што не замінала ім ваяваць з апошнім. Для разбудовы дзяржавы вырашальнае значэнне мела нацыятворчая актыўнасць эліт, якія займаліся не столькі «абуджэннем народа» (што рабілі эліты еўрапейскія), колькі яго канструяваннем, у тым ліку і праз стымулюванне іміграцыі з Еўропы. Можна ўзгадаць пашыраны палітычны лозунг Аргенціны XIX ст.: «Кіраваць — значыць засяляць».

З выхадам працы Б. Андэрсаны яго канцэпцыі набылі ўстойлівую папулярнасць, у тым ліку і на постсовецкай прасторы. Канцэпцыя Б. Андэрсаны «крэольскага нацыяналізму» як асобнай формы нацыятворчых практикаў у краінах Лацінскай Амерыкі была перанятая шэрагам украінскіх інтэлектуалаў (перш за ўсё М. Рабчуком) для аналізу

⁵ «Філасофія вызвалення» і тэорыя нацыяналізму Б. Андэрсаны, строга кажучы, з'яўляюцца хутчэй «інтэрпрэтацыямі».

⁶ Гл. у прыватнасці: Кельнер Дуглас. Крытычная тэорыя, постструктуралізм і філязофія вызвалення // Фрагменты. Вясна 2000. № 8. С. 227.

⁷ Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London. 1991. Праз дзесяць год выйшла па-руску: Андерсен Б. Воображеные сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.

посткаланіяльной / імперской ситуациі ва Україне. У гэтым вузкім сэнсе, натуральна, набываючы новыя, перш за ўсё публіцыстычныя формы, гэтая канцэпцыя функцыянуала ва ўкраінскім мысленні, адкуль і трапіла ў беларускія інтэлектуальныя колы⁸. Праграмнай для актуалізацыі канцэпту «крэольства» стала праца ўкраінскага даследчыка М. Рабчука «Від Малоросіі до Україні: парадокси запізнілого націстворення»⁹. Кніга прыцягнула значную грамадскую ўвагу, стала сапраўдным інтэлектуальным бестселерам і прадметам вострых дыскусіяў. У 2000 г. выданне нават стала «кнігай года» ў адной з намінацыяў.

У адпаведнасці з канцэпцыяй, закладзенай Б. Андэрсанам, М. Рабчук акрэслівае ў якасці «крэолаў» значны пласт украінскага грамадства, які прыняў ідэі дзяржаўнай незалежнасці Украіны, але не прыняў да канца «украінскасць», украінскую мову, гістарычную спадчыну і міфалогію ў яе «галіцкім» варыянце. Канцэпт быў уведзены для пераасэнсавання традыцыйнае дыхатаміі «ўкраінамоўныя» — «расійскамоўныя», «дзяржаўнікі» — «савецкія людзі» і пазначэння новага, але часта ігнараванага, феномена сучаснае ўкраінскае рэальнасці. Як вызначае М. Рабчук, «крэолы» паводле культуры з'яўляюцца расійскамоўнымі, спажываюць пераважна прадукты расійскай мас-культуры і арыентаваны на рускую культуру ўвогуле (для іх А. Пушкін можа быць значна бліжэй за Т. Шаўчэнку). Але яны трывала стаяць на пазіцыі дзяржаўнае незалежнасці Украіны і адчуваюць выразную розніцу паміж Украінаю і Расіяй.

Менавіта як праява крэольскага нацыяналізму інтэрпрэтаваўся палітычны і культурны рэжым, складзены ў час презідэнтства Л. Кучмы і прапанаваны дзяржаўнай элітаю ў гэты час варыянт нацыянальнае ідэнтычнасці (з Украінай-Русью, але без УПА). Пэўным сымбалем гэтае ідэнтычнасці можа выступаць кніга Л. Кучмы «Украіна — не Россия»¹⁰, сама назва якой паказвае недастатковасць нацыянальнае ідэнтычнасці і неабходнасць самасцвярджэння. Гэты нацыянальны феномен сапраўды некалькі падобны на крэольскі нацыяналізм, апісаны Б. Андэрсанам, які будуецца не на ўсведамленні культурнае асаблівасці («украінскасці»), але на падставе адміністра-

тыўнае і палітычнае агульнасці. Крэол, без сумневу, патрыёт Украіны, але без звыклага культурнага і палітычнага зместу, а яго прыхільнасць да расійскай культуры можа вагацца ад шчырай адданасці да звычайнага «прагматызму»¹¹. Менавіта ў гэтым значэнні — калі-нікалі ў пазітыўным, калі-нікалі ў негатыўным — «крэольства» стала функцыянуаваць у публіцыстыцы і інтэлектуальных дыскусіях для апісання спецыфічнага феномена постсавецкага Украіны. Паствурова была знайдзена і больш глубокая генеалогія феномена крэольства, са сваімі праявамі ў XIX і пач. XX ст.

Натуральна, што падобны феномен «дзяржаўнага нацыяналізму» можна назіраць і ў Беларусі, як і ў большасці іншых постсавецкіх краін ад Эстоніі да Казахстана (асабліва гэта датычыцца рускамоўных груп), што з'яўляеца адным з наступстваў палітычнага распаду савецкай імперыі, якая не знікла без следу і працягвае сваё замагільнае жыццё ў культурных контэкстах новых краінаў.

Але сам гэты феномен так і не быў адэкватна прааналізаваны, замест гэтага беларускія публіцысты і інтэлектуалы пачалі выкарыстоўваць тэрміналогію «крэольскасці» для зусім іншых феноменаў, што набывае часам дзіўныя формы. У варыянце «публіцыстычнае дыскусіі» канцэпцыя «крэольства» трапіла ў Беларусь, але ў некалькі «варварызаваным» выглядзе. Рэцэпцыя была моцна звязаная з інфармацыйнай хваліяй, якая была выкліканая кнігамі М. Рабчука, але рэцэпцыя гэтая была своеасабліваю і толькі ўскосна звязанаю са зместам украінскіх дыскусіяў. Паняцце «крэольства» ўжывалася ў адпаведнасці з іншай семантыкай, блізкай да побытавай, гэта значыць практична выключна негатыўнай — звязанай са змяшэннем, культурным пагаршэннем і г. д. Фактычна, як слышна пазначае У. Абушэнка, «крэольства» пачынае функцыянуаваць як субстытут «дрэннага народа».

У прыватнасці, В. Булгакаў, аналізуючы культурны і палітычны фон прэзідэнцкага кампаніі 2001 г., вызначае «крэолаў» не толькі як «этнічных беларусаў, якія дагэтуль не набылі акрэсленне нацыянальнае ідэнтычнасці», але і шырэй — «носьбіты ідэнтычнасці, сферміраванай яшчэ за

⁸ Відаць, з'яўленне праблематыкі «крэольства» ў Беларусі можна лічыць вынікам непасрэднага зневяднага ўплыву, нягледзячы на тое, што асобная версія такое рэфлексіі прадукаваліся аўтаномна.

⁹ Рябчук Мікола. Від Малоросіі до Україні: парадокси запізнілого націстворення. Кіев: Критика, 2000. Сваё значэнне мела таксама кніга: Рябчук Мікола. Дылема украінскага Фауста: громадзянське суспільство і «розбудова державы». Кіев: Критика, 2000, а таксама больш позней: Две Украіны: реальні межі, віртуальні війны. Кіев: Критика, 2003. У прынцыпе, праблематыка «крэольства» была ўведзена ва ўкраінскую сітуацыю менавіта праз гэтыя працы.

¹⁰ Кучма Леонід. Украіна — не Россия. М., 2003.

¹¹ Грабоўскі Сяргей. Украіна наша крэольская // Arche. 2001. № 5. С. 429.

часоў нацыянальнага грамадства». Такім чынам, «крэолы» па незразумелай прычыне становіцца тоеснымі «несвядомымі» і ў больш разгорнутай перспектыве — «тутэйшымі»¹². Прычыны ўвядзення новага тэрміна застаюцца незразумелымі. Яшчэ больш паказальным з'яўлецца парапеннне «трасянкі» з піджынам, якое не мае пад сабою ніякіх падставаў¹³.

Маюць месца і памылкі ў разуменні самога паніцця «крэольства». Напрыклад, у рэцэнзіі на том 4 серыі «Беларусы» адзначаецца, што «блінгвізм» і існаванне «крэольскага жаргону», магчыма, — традыцыйная сітуацыя для Беларусі (маецца на ўвазе доўгае існаванне змешанае балцка-славянскае моўнае і культурнае сітуацыі пасля славянскай каланізацыі тэрыторыі Беларусі). На што робіцца спасылка: «Пра паняткі «крэолы» й «крэольскі» ў дачыненні да беларускай сітуацыі гл.: Булгакаў, 2001». У той час як у дадзеным тэкслце В. Булгакаў пад «крэоламі» разумее зусім іншае: праявы не змешанае, але «данацыянальнае» свядомасці сучаснае Беларусі¹⁴.

Публіцыстыка прыняла да ўжытку агульнае значэнне словаў «крэол», «крэольскі», якое ў поўтавай мове мае канатацыі, звязаныя не толькі з культурнай ідэнтыфікацыяй, але і з паходжаннем і сацыяльным статусам. «Крэол» практична заўсёды асацыяеца з «пагаршэннем», «змяшэннем» і «трэцім светам» разам са словамі «індзеец», «метыс», «туземец» і г. д. Значэнне, якое «крэольства» прыняло ў беларускай публіцыстыцы, вельмі добра прасочваеца ў семантычным шэрагу, пабудаваным В. Акудовічам пры разглядзе «негатыўнай» тэрміналогіі для акрэслення беларускай сітуацыі: «балота», «жлобская нацыя», «саветы-кусы», «хамскі народ», «калгаснікі», «тутэйшыя», «крэолы», «намады»¹⁵. У гэтым кантэксце варта парапанаць В. Акудовіча і выказванні Адама Глёбуса пра журналіста Дракахруста (2002)¹⁶.

У гэтым сэнсе тэкст У. Абушэнкі выразна адрозніваецца і дыстанцуеца ад публіцыстыкі, бо заснаваны на метадалагічнай традыцыі лаціна-амерыканскіх інтэлектуалаў. У адрозненне ад большасці беларускіх публіцыстаў, цікавасць У. Абушэнкі да тэмы «крэольскасці» выклікана не

папулярызатарскім уплывам Украіны, але сталаю ўвагаю да лацінаамерыканскага мыслення, якое «раптам» аказалася прыдатным для апісання рэальнасці Усходняе Еўропы¹⁷. Таму бяспречнай вартасцю артыкула У. Абушэнкі з'яўлецца зварот да першакрыніцаў феномена «крэольства». Дарэчы, у больш ранніх варыянтах тэкслце аналітыцы лацінаамерыканскай сітуацыі надавалася большая ўвага.

Трошки адыходзячы ад тэмы, зазначу, што, на нашу думку, лацінаамерыканскі кантэксц падаецца значна больш адекватным для аналізу беларускай сітуацыі, чым стандартныя варыянты «postcolonial studies», якія зараз атрымоўваюць усё большую папулярнасць.

Такім чынам выглядае кантэксц «канцэптуалізацыі крэольства». А зараз вернемся да метадалагічнае часткі артыкула. Пры разглядзе ўласцівасцяў «крэольскасці» У. Абушэнка звяртаецца да аналізу канцэпта «тутэйшасці», а дакладней, спрабуе атаясаміць «крэольскасць» і «тутэйшасць» з-за іх шчыльной прывязанасці да «месца знаходжання» і лакалізацыі ў просторы ўвогуле.

«Тутэйшасць», як вядома, мае непасрэдную сувязь не толькі з сучаснай беларускай рэальнасцю, але і з інтэлектуальнай традыцыяй канца XIX – пачатку XX ст., таму, каб пазбегнуць тэрміналагічных проблемаў, коротка спынімся на практыках ужывання гэтага паняцця. Доўгі час слова «тутэйшыя» было саманазва значайнай колькасці этнічных беларусаў. «Тутэйшасць» презентавала форму данацыянальнае свядомасці, а дакладней, імкненне пазбегнуць нацыянальнае ідэнтыфікацыі. «Тутэйшыя» выразна адрознівалі сябе ад іншых — перш за ёсё, рускіх і палякаў, — але не ідэнтыфіковалі сябе з уласным этнасам ці нацыяй. Для беларускага нацыянальнага руху «тутэйшасць» з'яўлялася важнай праблемаю і прадметам дыскусіяў. Ацэнкі гэтага феномена былі розныя, але з большага атрымалі ў публіцыстыцы пачатку XX ст. негатыўны змест. Тэкстам-сімвалам, які рэпрэзентуе разуменне тутэйшасці пачатку XX ст., можна лічыць вядомую п'есу Я. Купа-

¹² Булгакаў Валерка. Выбары прэзыдэнта крэолаў // Arche. 2001. № 4.

¹³ Больш за тое, у тэкслце, у прыватнасці, ёсьць фраза «расійска- і піджынамоўныя крэолы з пашпартамі грамадзян Рэспублікі Беларусь». Проста з фармальнага пункту гледжання, «піджынамоўным» быць нельга. Калі піджын становіцца сродкам штодзённых зносінаў, то гэта ўжо крэольская мова.

¹⁴ Корбут Віктар. Па слядох яшчэ аднаго міту. *Беларусы. Т. 4: Вытокі і этнічнае развіццё / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАНБ.* — Мн.: Бел. навука, 2001. — 433 с. http://gegaruch.org/rec_pilip.html

¹⁵ Акудовіч Валянцін. Як сакралізаваць Беларусь? // NIHIL. 2002. № 4.

¹⁶ <http://www.litara.net/forum/90/all>

¹⁷ У прыватнасці, для аналізу культурных працэсаў новых дзяржаваў і наступстваў распаду імперскае палітычнае і культурнае просторы.

лы «Тутэйшыя» (1922). Беларуская савецкая культура цалкам пераняла «адраджэнскае» разуменне «тутэйшасці» як нацыянальнага феномена. У 90-я гг. узнікаюць новыя інтэрпрэтацыі «тутэйшасці». З аднаго боку, данацыянальныя ўласцівасці беларускае свядомасці пачынаюць успрымацца як ключ да разумення беларускага нацыятворчага працэсу, з другога — з'яўляюцца адлюстраваннем сучаснае нацыянальнае тоеснасці.

«Тутэйшая» ідэнтыфікацыя мае вельмі моцную повязь з месцам (*tum*), таму У. Абушэнка практична злівае гэты канцэпт з «крэольствам», які, у сваю чаргу, мае моцную прывязку да кантэксту. Механічнае збліжэнне гэтых двух феноменаў, як падаеца, павінна забяспечыць угрунтаванасць канцэпцыі у беларускую рэальнасць. На нашу думку, такі падыход з'яўляецца памылковым. «Тутэйшасць» і «крэольскасць», калі штучна не прыдумляць ім дадатковую семантыку, маюць хутчэй супрацьлеглу прыроду.

«Крэольская» ідэнтычнасць, калі трymацца звыклага значэння гэтага слова, паўстае ў выніку прасторавага расшчаплення свядомасці метраполіі («цэнтра»). Расшчапленне, у сваю чаргу, наступае ў выніку перамяшчэння, міграцыі. Што тычыцца «тутэйшасці» як беларускага феномена, то яна практична не ўтрымлівае ў сабе метраполію ці нейкі іншы знешні цэнтр і ніякім чынам не звязаная з расшчапленнем ідэнтычнасці. Для «тутэйшае» свядомасці «сваё месца», «тут» выступае ў якасці цэнтра, гэта свайго роду «самацэнтрычны» погляд на наваколле¹⁸. «Крэольскасць» перажывае адарванасць ад метраполіі, што спалучаецца з жаданнем альбо «ўз'яднання», альбо «набыцца новае радзімы». З гэтага пункту гледжання, «крэол» мае вельмі моцную повязь з метраполіяй і знаходзіцца ў стане палітычнай і культурнай залежнасці ад «цэнтра». «Тутэйшасць» мае ў адносінах да метраполіі выключна спажывецкае стаўленне.

Спецыфіка «крэольства» ў падвоенай ідэнтычнасці, якая не тоесная сама сабе («неіспанская іспанскасць» Лацінская Амерыкі) і ўласнай «тоеснасці-нітоеснасці» метраполії. З аднаго боку, свядомасць і светагляд сфермаваны культурай метраполіі, але яна не можа быць цалкам *сваёй* з-за тэрытарыяльнае аддаленасці і мясцовых сацыяльных і культурных асаблівасцяў. У сваю чаргу, метраполія разглядае рэгіянальную (каланіяльную) культуру як «пагаршэнне» і «варварызацыю» ўласных узору. Такі статус мясцовага кан-

тексту з'яўляеца для «крэола» праблемаю, бо становіцца важным адлюстраваннем «мясцовага» ды «лакальнага». Такі прамежкавы стан, няпэўнасць, ніявызначанасць і складае праблему «крэольскасці» як культурнага і палітычнага феномена. У Абушэнка прыводзіць два асноўныя напрамкі эвалюцыі крэольская ідэнтычнасці. Першы — знішчэнне ці рэпрэсаванне крэольскасці — «ліквідацыя» ў тэрміналогіі аўтара. У якасці прыкладаў аўтар называе ўз'яднанне ўсходніх і заходніх немцаў, а таксама інтэграцыю алжырскіх французаў. Алжырская ідэнтычнасць французаў, як вядома, была знішчана праз ліквідацыю іх «месца прыбыцця». Другі напрамак эвалюцыі — «пераадоленне крэольскасці з яе самой» — Лацінская Амерыка, асабліва ў кантэксле практикаў культурнага вызвалення 70-х гг. мінулага стагоддзя. Такім чынам, прамежкавая сітуацыя «крэольскасці» заканчваецца альбо ліквідацыяй «тутэйшых генеалогій», альбо паўстаннем «генеалогіі тутэйшасці».

«Тутэйшая генеалогія» — гэта лакальная гісторыя і спробы рэфлексіі кантэксту, «генеалогія тутэйшасці» — гэта ўжо рэфлексіі самой «ідэі» кантэксту, якая вырываецца з «месца нараджэння» і «становіцца здабыткам больш універсальнай сістэмы веды» (с. 151). Напрыклад, дзеянасць гісторыкаў і палітыкаў па стварэнні нацыянальнае гісторыі з'яўляеца канструйваннем «тутэйшых генеалогій», а практикі «філасофіі / тэалогіі / вызвалення» як пераадолення татальнасці і еўропацэнтрызму — паўстаннем «генеалогіі тутэйшасці».

У Абушэнка ўзгадвае ў беларускім кантэксле пра дзве спробы прарыву з «тутэйшых генеалогіяў» да «генеалогіі тутэйшасці» — кнігі В. Акудовіча «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека» (1998) і У. Мацкевіча «Белорусская демократія: вопрекі очевидности» (1996), але па якіх крытэрах і чаму адабраныя менавіта гэтыя кнігі, у тэксле не раскрываюцца, як і сутнасць такога «прарыву» (с. 155).

Далей (ч. 3) аўтар прапануе свой варыянт адказу на пытанне: «Хто такі крэол?» Яшчэ раз падкрэсліваеца значэнне месца, на гэты раз у форме «месца прыбыцця», якое стварае «кантэкст», сітуацыю «тут-і-зараз», якая паступова разрывала, раздвойвала ідэнтычнасць, маналітную свядомасць метраполіі. З аднаго боку, крэол адчувае сваю адрозненасць ад чалавека з «цэнтра», з другога (і гэта яшчэ больш важна) — чалавек метраполіі перастае ўспрымаць культуру «перыферыі» як роўную ўласнай. Тоэ, што ствараеца ў цэнтры,

¹⁸ Альбо нават этнацэнтрычны, гл., у прыватнасці: Радзік Р. Прычыны слабасці нацыятворчага працэсу беларусаў у XIX–XX ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 2. Снегань 1995. С. 197.

з'яўляеца для крэола эталонам — аб'ектам жадання (напрыклад, каланіяльныя спробы паўтараць стылі і формы метраполіі). У сваім імкненні імітаваць каноны «метраполіі» крэол пачынае прадукаваць «непаўнавартаснае мысленне». З іншага боку, «цэнтр» імкненца да рэпрэсавання праяў адрознасці праз навязванне ўласнае мовы, «універсальных» стандартаў і ўяўленняў пра рэальнасць. «Універсальнае», «правільнае», «эталоннае» прадукуюцца «цэнтрам». «Крэольскае», «мясцовае», «лакальнае» спараджаеца кантэкстам, які можна не заўважаць.

Добра вядомыя схемы «postcolonial» можна раскрыць на прыкладзе. Ва Украіне і Беларусі, напрыклад, можа існаваць расійская літаратура, але яе эталоны і нормы зададзены з Расіі. Больш за тое, такая літаратура вельмі часта не прызнаеца за «рускую» і звычайна класіфікуюца як «рускамоўная літаратура краінаў СНД», што адлюстроўвае яе перыферыйны статус. Калі такі літаратар пачынае пісаць толькі пра ўласны кантэкст, ён рызыкуе перастаць быць цікавым для «цэнтра», я калі выкарыстоўвае «лакальную» лексіку і выразы, можа быць кваліфікаваны як «варвар». Лакальная расійская літаратуры, такім чынам, знаходзяцца ў стане адначасове залежнасці ад нормаў «цэнтра» і ад кантэксту, які жыве на іншых правілах. Спалучэнне гэтых дзвюх «залежнасцяў» не з'яўляеца простым. Акрамя гэтага, існуюць і рознага кшталту інстытуцыйныя абмежаванні: стаўленне з боку выдавецтваў, фондаў, прыналежнасць да прафесійных карпарацыяў ды аб'яднанняў.

У. Абушэнка адзначае, што такая сітуацыя спараджае, па-першае, «тутэйшыя генеалогіі», па-другое — новае прачытанне сэнсаў «цэнтра».

Калі звярнуцца да Усходняй Еўропы, можна ўзгадаць імкненне часткі беларускага інтэлігенцыі, якая арыентавана на панславізм, да актуалізацыі традыцыі «заходнерусізму» XIX ст. — канструявання ўласнае «тутэйшай генеалогіі» з лініі, якая знікла на пачатку XX ст. Імкненне да канструявання новае «тутэйшай генеалогіі» заўважнае ў корпuse так званае «ідэалогіі беларускага дзяржавы». Прычым крытычнае стаўленне да «метраполіі» паступова ўзрастаете — яна перастае быць эталонам і аб'ектам жадання. Для «крэольскага нацыятаўрэння» (у тэрміналогіі М. Рабчука) ва Украіне таксама канструуюцца адпаведныя генеалогіі. Што тыцыца новага прачытання «метраполіі», то яго прыкметы ва Усходняй Еўропе ўжо заўважныя. «Кантэкст», такім чынам, «разбурае канон» і стварае зусім іншую культурную сітуацыю.

Пазіцыя крэола, паводле У. Абушэнкі, — пазіцыя ўмоўна перыферыйнага чытача, «які знаходзіцца ў іншасці (яна не адразу рэфлексуецца як гэткая нават ім самім), якая дазваляе выявіць іншае ў тэксце «цэнтра», першапачаткова ўспрымаючы яго [цэнтр. — A. K.] як іншае ў адносінах да ўласнае сітуацыі крэольскасці і спрабуючы яго выправіць ці замяніць (сваім «іным-інаковым»), утрымліваючы пры гэтым асноўны інварыянтны змест тэксту» (с. 133). Практычна гэта азначае дэканструкцыю «метраполіі». Падсумоўваючы скажанае, У. Абушэнка прапануе разгледзець «крэольскасць» як «першасную (іншую ў полі дадзенай тоеснасці «еўрапейскага цэнтра»), але недастатковую нацыянальна-культурную ідэнтыфікацыю» (с. 134). Еўропацэнтрызм — аснова лацінаамерыканскага досведу крэольскасці (іншыя формы «цэнтрызму», адпаведна, спараджаюць свае варыянты «крэольскасці»).

Далей аўтар прысвячае некалькі старонак аналізу еўропацэнтрызму, які доўгі час не заўважаў «іншага» і ўсё, акрамя створанага ў «цэнтры», класіфікаваў як маргінальнае. Сярод прычынаў фармавання ўніверсалісцкага светагляду і неактуальнасці кантэкстаў для Еўропы аўтар азначае існаванне трывальных універсалісцкіх традыцый: рымска-антыхнай, католіка-хрысціянской, Асветніцтва, што натуральным чынам трансфармуеца ва ўніверсалізм нацыянальнай ідэнтычнасці еўрапейцаў.

Паводле У. Абушэнкі, разбурэнне еўрапейскага цэнтрызму было звязана з паўстаннем вельмі розных інтэлектуальных традыцый. Першая: праект стварэння сацыяльных навук, які быў пакліканы «актуалізаваць дадзенасць», заснаваную на пазітыўісцкай метадалогіі. Гэта асабліва відавочна ў кантэксте паўстання ў XIX ст. розных версіяў «нацыянальных» пазітыўізмаў. Другая: «філософія жыцця» і розныя варыянты сацыяльнага пессізму (Ф. Нішэ, О. Шпенглер) і культурна-кантэкстуальнае рэфлексіі (М. Вебер). Пасля Першай сусветнай вайны У. Абушэнка азначае паўстанне марксісцкага ўніверсалісцкага праекта, а пасля Другой — універсалізму заходніх каштоўнасцяў, як працягу «місіі белага чалавека». Разбурэнне гэтых універсалізмаў звязваецца з паўстаннем тэорыяў «цэнтра і перыфериі», «даганяльнага развіцця», паўстаннем дыскурсаў «іншага», «адрознага», крытыкі рацыянальнасці (у прыватнасці, з пазіцыяй «архаікі» К. Леві-Стросам). У ч. 6 артыкула аўтар зноў вяртаеца да проблемы разбурэння еўрапейскага цэнтрызму і азначае ролю постмадэрнізму ў дэканструкцыі «цэнтра» (с. 143–144).

Разгортваючы генеалогію цэнтрызму, У. Абушэнка вызначае яе як аснову, на якой будаваліся

нацыянальныя ўніверсальнасці Заходняй Еўропы. Для іншых нацыяў, «якія падключыліся» да ўніверсальнасці, праблема разумення ўласнае рэчаіснасці (паводле У. Абушэнкі — кантэксту) расколвае культурную традыцыю на два супрацьлеглыя кірункі» (с. 140) — заходнікаў, якія арыентуюцца на «пазакантэкстныя» ўзоры і імкнуцца да пераадолення рэгіональных асаблівасцяў, і традыцыяналістаў (почвенников), якія імкнуцца да захавання кантэксту і асаблівасцяў. Трэба прызнаць, што такая дыхатамія сапрауды характэрная для развіцця многіх еўрапейскіх і ў большай ступені нееўрапейскіх краінаў, асабліва калі сітуацыя ўскладняецца наяўнасцю ўласнае «цывілізацыйнае місіі», як у Расіі.

Невялікія нацыі, якія «падключыліся» да ўніверсальнасці, перажываюць свой комплекс праблемаў, галоўная з якіх — існаванне звычайна некалькіх цэнтраў прыцягнення — лакальнага і ўніверсальнага. У. Абушэнка адзначае, што для беларускай сітуацыі гэта супрацьпастаўленне Захаду і Расіі. Дарэчы, цікавая праблема, якую, на жаль, абмінае аўтар, палягае ў вызначэнні таго, калі ў беларускім кантэксле паўстае праблема Захаду. Як падаецца, усё XIX ст. Беларусь была месцам сутыкнення двух лакальных цэнтраў — расійскага і польскага, і адпаведна — дзвюх палітычных традыцыяў: Расійскае Імперыі і Res Popolita. Захад як праблема і аб'ект жадання трапляе ў нацыянальны дыскурс толькі на пачатку XX ст., а кадыфікацыя вобразу адбываецца ўжо ва ўмовах БССР і эміграцыі¹⁹. Такім чынам, апазіцыя «заходнікі» — «традыцыяналісты» ў «недзяржаўных» нацыях Усходняе Еўропы выглядае зусім не так, як у «дзяржаўных», і, адпаведна, не так, як паказвае У. Абушэнка. Прыклад не-трывіяльнае «траекторыі» нядрэнна паказаны ў артыкуле М. Рабчука, які змешчаны ў гэтым жа нумары «Перекрестков», дзе прааналізаваны асаблівасці ўкраінскага славянафільства, палітычныя ды культурныя механізмы яго пераўтварэння ў «западничество»²⁰. Беларускае «адраджэнне» таксама вельмі дрэнна ўпісваецца ў схему «заходнікі — традыцыяналісты». Пытанне пра тое, хто «заходнікі», а хто «традыцыяналісты» ў культурнай гісторыі большасці народаў Усходняе Еўропы, не такое простое, як у Расіі.

Больш за тое, стратэгіі ўбудоўвання ва ўніверсальнасць Усходняе Еўропы і Лацінскую Амерыку былі вельмі рознымі, у той час як у артыкуле гэтых стратэгіі практычна атаясамліваюцца (с. 145).

Для большасці нацыяў Усходняй Еўропы гэты практэс выглядаў як «вяртанне», «нармалізацыя» (параўнайце беларускае «людзьмі звацца» ў тэкстах Я. Купалы) уласнае гісторыі. Прычым гэта выступала галоўным рухальным фактам, а не стратэгіямі, якія «зацімнялі сутнасць справы», пра што кажа У. Абушэнка (с. 145). Досвед Усходняй Еўропы ў гэтых адносінах больш падобны да іспанскага XIX ст. У той час як для ўласна лаціна-амерыканскага ўбудоўвання ва ўніверсальнасць гэта, перш за ўсё, імкненне «авалодаць цэнтрам», упісаць у свой кантэкст і вызваліцца ад яго дамінавання.

Стратэгіі дачынення «цэнтру» са сваім іншым вельмі рознымі. У. Абушэнка адзначае, што «цэнтры» для захавання ўласных прывілеяваных пазіцыяў імкнуцца да «выраўноўвання прасторы» і рэпрэсуюць кантэкстуальнасць і лакальныя асаблівасці. Перш за ўсё гэта тычыцца лакальных цэнтраў у межах імперыяў — Расійской, Аўстра-Венгерской. Адпаведна, галоўнымі сродкамі супраціўлення «выраўноўванню» для нацыяў становіцца «актуалізацыя інша-кантэкстуальнасцяў», што паставяна супрадавчаецца «вяртаннем да рэканструкцыі-адраджэння... новых ідэнтычнасцяў рознага кшталту» (с. 141), гэта значыць паўстанне рухаў нацыянальнага вызвалення. У гэтих умовах праблемы «нацыянальнага» становяцца «асаблівым, часам асноўным прадметам філософскае рэфлексіі і навуковых намаганняў». У той жа час «цэнтр» ставіцца да такіх тэкстаў і практыкаў падазрона, як да пагрозы свайму дамінаванню. І, трэба зазначыць, зусім не беспадстаўна. Сродкі «цэнтра», як слушна адзначае аўтар, уключаюць у сябе як рэпресіі, так і заахвочванне «перыферыі». З аднаго боку, гэта можа быць канцепцыя «адзінага народа» — у якасці класічнага прыкладу прыводзіцца Францыя (можна дадаць ЗША і Вялікабрытанію). З другога боку, розныя формы «дэнацыяналізацыі» (знішчэння адрозненняў). Такім чынам, «кантэкстуальнае» ў асяроддзі ўніверсальнасці (лакальнае) становіцца «этнаграфічным» і заганяеца ў розныя формы «гета», як з'явишася дамадэрная і а priori не сучасная.

У якасці прыкладу У. Абушэнка згадвае палітыку русіфікацыі ў Расійской імперыі, якую аўтар называе «адваротнай крэалізацыяй». На жаль, культурны і палітычны змест гэтага канцепту не развіваецца і застаецца нявызначаным. Як, дарэчы, і паствулат пра тое, што расійская ўлады ўспрымалі беларусаў як «прыроджаных крэ-

¹⁹ Напэўна, першым тэкстам, дзе Захад канчаткова выступае як акрэсленая сіла, з'яўляеца «Адвечным шляхам» І. Канчэўскага (1921). Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам. Мн., 1993.

²⁰ Рябчук М. Западники поневоле: парадоксы украінскага натівізма // Перекрестки. 2004. № 1–2.

олаў» (с. 142). Ці значыць гэта, што беларусы ў Расійскай імперыі не ўспрымаліся як «инородцы», ці ў гэты канцэпт укладзены нейкі дадатковы сэнс?

Разглядаючы перспектыву Усходняе Еўропы, У. Абушэнка кранае праблему саветызацыі, якую прапануе апісваць у «тэрмінах спецыфічнае крэалізацыі і дэкрэалізацыі», але якім чынам — застаецца навызначаным²¹. Дакладна нераскрытымі застаюцца якасныя адрозненні паміж «універсальнасцю» і «лакальнаі універсальнасцю», у той жа час, відавочна, гэтыя феномены маюць вельмі розны змест.

Што тычыцца Беларусі, то яе культурная і палітычная сітуацыя, як адзначае У. Абушэнка, цікава як месца сутыкнення некалькіх праектаў цэнтра (цэнтраў) і кантэксту, які дэмантруе не толькі разнастайнасць праектаў, але і іх пастаянныя рэінкарнацыі. Для адэкватнага вывучэння ту-тэйшае сітуацыі патрабуеца «як мінімум сумяшчэнне розных перспектываў і іх бязліласная крытычная экспертыза на ўзору (пост)сучаснага «універсалісцкага» мыслення, што, аднак, ніякім чынам не павінна азначаць адкіданне ўжо напрацаванага, з аднаго боку, і ігнараванне кантэкстуальнасці — з іншага» (с. 146). Перспектыва «цьмянай», але цікавая. І далей — «менавіта кантэкстнасць уяўляеца ў святле прапанаванага аналізу тым «месцам», дзе належыць шукаць адказы».

Сам аналіз беларускага кантэксту займае сціплае месца ў тэксце, напрыканцы артыкула (с. 145–150), і з'яўляеца схематычным. У. Абушэнка вызначае, на яго думку, два найбольш значныя аспекты беларуское сітуацыі. Першы — працяглая канстантная прысутнасць «лініі расійскасці», якая дастаткова трывала ўбудавана ў мясцовую рэальнасць. Другі — «нацыятворчыя стратэгіі і праекты», якія ствараюць сам кантэкст, але пастаянна перажываюць астракізм унутры гэтага кантэксту (с. 146). Падаецца, што звяздзенне культурнае і палітычнае сітуацыі да дыхатамі «расійскае» і «нацыянальнае» некалькі спрошчанае. Такі падыход пакідае па-за ўвагаю сам феномен постсавецкое крэольскасці, як яго вызначаюць украінскія аўтары (нагадаем, што канцэпт быў уведзены менавіта для злому апазіцыі «расійскае — нацыянальнае»). Больш за тое, не варта забываць і пра ўласна «тутэйшую», пазанацыйную культурную ідэнтыфікацыю, якая захоўвае сваю актуальнасць і да гэтага часу. І, акрамя таго, для цэласнасці культурнага ландшафту трэба ўлічваць «краёвую» традыцыю, якая, ня-

гледзячы на тое, што знікла ў 30–40-х гг. XX ст., з'яўляеца важнай для разумення беларуское сітуацыі і, прынамсі, вартай асобнай увагі.

Лінія расійскасці, паводле У. Абушэнкі, «прадстаўлена чаргаваннем версіяў», а ключавым для іх разумення застаецца тэзіс пра «тоеснасць і нераспазнавальнасць уласна рускага і беларускага». Трэба зазначыць, гэта вельмі спрэчнае сцверджанне, нават для традыцыі заходнерусізму «тоеснасць» беларускага і рускага ніколі не была такой адназначнаю²². Даўж аўтар сцвярджае, што кантэкстуалізацыя беларускага для «лініі расійскасці» «магчыма толькі ў выніку «псавання». Гэта таксама не зусім дакладна, памяркоўны заходнерусізм і саветызм не адмаўляю аўтэнтычнасці беларускіх асаблівасцяў, хоць і зводзіў іх да этнографізму. Акрамя гэтага, У. Абушэнка звязвае «лінію расійскасці» з «дыскурсам вызвалення» (ад іншых), які пераплецены з дыскурсам «выпраўлення» (вяртанне да сапраўднае ідэнтычнасці). Апошняя рыса «лініі расійскасці», як яе апісвае У. Абушэнка, — міф пра агульнае гісторычнае мінулае, непадзельнасць лёсу ды «кантроль над гісторычнымі рэканструкцыямі». Усё гэта спалучаеца з непрызнаннем статуснасці беларуское мовы ці, прынамсі, абмежаваннем яе сферы дэкаратыўным гета.

Размова тут, відавочна, ідзе пра шырокое разуменне «расійскасці». Бо адданасць «сапраўднае рускае ідэі» існуе толькі сярод вельмі вузкага кола панславісцка арыентаване інтэлігенцыі, якую колькасна не параўнаць з «беларусамі». Самастойныя палітычныя праекты панславістаў былі таксама няўдалыя, ініцыятыўлізацыі «рускасці» ў палітычнай сістэме так і не адбылося.

Лінія «адраджэння», якая з'яўляеца, паводле У. Абушэнкі, другім складнікам беларуское сітуацыі, на жаль, практычна не аналізуеца. Аўтар адразу пераходзіць да выкладання метадалогіі даследавання Беларусі з «крэольская» перспектывы.

«Вузел для разумення беларускага кантэксту стварае крытычная рэфлексія і аналіз прапанаваных і рэалізаваных тут стратэгіяў і праектаў авалодвання культуртрэгерамі ўласнай кантэкстуальнай простору, у якой так ці інакш латэнтна прысутнічае фактар «крэольскасці» (с. 147). Аналіз крэольскасці дапамагае разуменню «праплікаў стратэгіяў адраджэння, а таксама вызначыць магчымыя перспектывы».

Тут мы падыходзім да самае значнае метадалагічнае праблемы тэксту. Аўтар адзначае, што яго разуменне «крэольскасці» «максімальная

²¹ Дарэчы, «саветызацыю», відаць, можна разглядаць як спецыфічны варыянт мадэлі «адзінага народа».

²² Гл., у прыватнасці, пра «прэзумпцыю адрознення»: Казакевіч Андрэй. Пра калёнію // Палітычная сфера. 2001. № 1. С. 44–47.

пашыранае». Гэта «першаснае ўсведамленне ўласнае іншасці ва ўмовах навязанае і прынятае прасторы тоеснасці з яе маёй і чужой для мяненадэрнісцкай універсальнасцю ва ўмовах адсутнасці першапачатковых змястоўных крытэрыяў для канструявання ўласнае кантэкстуальнае прасторы і ўпісання яе ва ўніверсальнасць пры ад-рэфлексаванасці неабходнасці-жадання спрадукаваць такую ідэнтыфікацыю» (крыху спрошчаны пераклад — с. 147). Сам канцэпт «крэольскасці» выкарыстоўваецца для «азначэння ўсведамлення іншасці кантэкстуальнасці, якая дадзеная ў сваёй першаснай «нулявой ступені» («тутэйшасці»).

Тут узікае некалькі пытанняў. Па-першае, ці варта разумець «крэольскасць» максімальна шырока і наколькі гэта апраўдана з метадалагічнага пункту гледжання. Спецыфіка феномена ў гэтых абставінах становіща вельмі размытаю, а эўрыстычныя магчымасці — мінімальнymi. Па-другое, наколькі карэктным з'яўляецца спалучэнне «тутэйшасці» і «крэольскасці». Першаснае ўсведамленне іншасці «крэолам» і «тутэйшым» вельмі рознае, і ў беларускім кантэксьце можна знайсці адпаведныя сацыяльныя практикі. Змешванне гэтых паняткаў прыводзіць не толькі да немагчымасці прасачыць дынаміку культурных працэсаў у Беларусі, але і да складанасцяў пры звычайнім апісанні культурнага ландшафту. Яшчэ раз нагадаем, што падрабязная аналітыка феномена «тутэйшасці» патрабуе спецыяльнага разгляду, «тутэйшасць» не прывязана да канцэпту «цэнтру» (у адрозненіе ад «крэольскасці»), тутэйшая свядомасць вышэй за ўніверсальнасць і наўпрост не залежыць ад яе; яна ўсведамляе сваю іншасць, але іншым чынам, чым крэол. Малаверагодна, каб беларус XIX ст., які выразна разумее розніцу паміж сабою і *iñishym* — рускім, палякам, — успрымаў іх як «цэнтр», для такой свядомасці проблемы цэнтра ўвогуле няма. У сваю чаргу, крэол Лацинскае Амерыкі першапачаткова не разумеў «метраполію» як *iñiaе* і быў вымушаны рэфлексаваць над праблемаю сваёй адрозненасці і залежнасці ад «цэнтра».

У беларускім кантэксьце крэольскасць можа быць адэватна праінтэрпрэтавана толькі як феномен, паўсталы ў выніку разбурэння ідэнтычнасці расійскага, савецкага ці польскага цэнтрай: беларускія рускія (рускаарыентаваныя беларусы), беларускія палякі, постсавецкая ідэнтычнасць, якую пазбавілі звычайных «цэнтраў».

Паводле У. Абушэнкі, аналіз «крэольскасці» ў яе шырокім разуменні дазваляе выявіць: 1) способы і стратэгіі фармавання «тутэйшых» генеа-

логіяў, 2) способы і стратэгіі набыцця і канструявання гісторыка-культурнае спадчыны... 5) магчымасці пераходу ад канструявання тутэйшых генеалогіяў да генеалогіі тутэйшасці... Пазначаныя пункты, на нашу думку, выразна дэмантуюць, што дасягненне пастаўленых мэтай магчыма толькі пры разуменні «крэольскасці» ў спецыфічным вузкім сэнсе і пры выразным адрозніванні яе ад феномена «тутэйшасці».

Таксама не зусім карэктным падаецца выкладанне крэольскасці ў беларускім кантэксьце як «характарыстыкі» (вылучана мною. — A. K.) нацыі, якая сацыяльна фарміравалася ў апошнюю «хвалю» мадэрнізацыі» (с. 148). Ці ёсць падставы гаварыць тут пра ўласцівасці нацыі? Прынамсі, з папярэдняга аналізу «крэольскасці» вынікае, што гэта, па-першае, культурная пазіцыя, па-другое, гэта пазіцыя, якую займаюць далёка не ўсе культурныя і палітычныя праекты беларускага кантэксту. У любым выпадку апісанне «крэольскасці» як *характарыстыкі* ўсёй нацыі патрабуе дадатковага тлумачэння. З азначаных вышэй прычынаў нельга пагадзіцца і з інтэрпрэтациямі «крэольскасці» як «механізму культуры, які ўзнаўляецца кантэкстуальнай (якая ідэнтыфікуе сябе з беларускасцю) элітай, якая сканструяvalа і ўсвядоміла сябе першапачаткова з «агучвання» «тутэйшасці» і дыскурсіўнае нараджэнне «тутэйшых» генеалогіяў і якая рухаецца па шляху нараджэння генеалогіі тутэйшасці» (с. 148)²³. «На гэты час беларускасць спрабуе ўтрымацца ў кантэкстуальнасці «іншага» і артыкулюе свою вылучанасць і адасобленасць іншых сацыяльных груп... Генеалогія тутэйшасці, такім чынам, застаецца недапраўленай, а гэта значыць, што беларуская сітуацыя па-ранейшаму можа інтэрпрэтавацца праз механізм «крэольскасці». Зноў адзначым неапраўданасць выкарыстання канцэпту «крэольскасці» да ўсяго беларускага грамадства, у межах якога функцыянуюць вельмі розныя ідэнтычнасці.

Не зусім зразумела таксама гучыць тэзіс пра тое, што пачатак генеалогіі беларускай тутэйшасці можна маркіраваць Адамам Міцкевічам і што менавіта гэта пастаць, магчыма, «вызначала рух беларускай культуры па шляху крэольскасці». Усё ж такі сцверджанне, што беларуская культура развівалася ў фармаце «крэольскасці», з'яўляецца значным перабольшваннем. Хутчэй, наадварот, менавіта таму, што А. Міцкевіч быў «крэолам» і шмат у чым не успрымаў «тутэйшасць», ён так і не быў да канца ўпісаны ў беларускі культурны канон.

²³ Далейшы рух у гэтым накірунку, па меркаванні У. Абушэнкі, прывядзе да пераадолення крэольскага праекта.

Агульныя заўвагі

Тэкст У. Абушэнкі прадстаўляе пэўную даследчую перспектыву і мае дастаткова цікавую метадалагічную аснову для аналізу культурных феноменаў сучаснай Усходняе Еўропы.

Тэкст не прапануе гатовую схему прачытання сітуацыі. На нашу думку, гэта не ў апошнюю чаргу выклікана прыдатнасцю выкладзенай метадалогіі «крэольства» для аналізу не «інша-мадэрнасці» Усходняе Еўропы, але толькі яе частак. Прынцыпова нельга пагадзіцца з атаесамленнем феномена «крэольскасці» і «тутэйшасці» ў беларускім кантэксце і тым больш з прачытаннем беларускай культуры як «крэольскае» ў сваёй аснове. На гэта няма ніякіх падставаў, калі адкінуць а priori неэфектыўнае наданне звыклым тэрмінам новых, зусім «некантэстуальных» значэнняў. Тэкст у лепшых традыцыях «тэарэтычнага мыслення» прадстаўляе распрацаваную метадалагічную схему для культуралагічнага аналізу, але дастатковая не ясна раскрывае перспектыву даследавання рэальнасці.

Але вернемся да прымальнасці «крэольскай» метадалогіі для даследавання беларускай сітуацыі. Для навуковае сферы існуе два аспекты праблемы. Па-першае, ужыванне «крэольскае» тэрміналогіі і метадалогіі («крэольскі тып нацыяналізму», «крэольскасць» і г. д.) патрабуе аргументавання (кантэстуалізацыі — у тэрміналогіі У. Абушэнкі), якой пакуль не было²⁴. Па-другое, патрэбна аналітычная лакалізацыя феноменаў «крэольскасці». Зусім не апраўдана, як гэта робіць У. Абушэнка, звязваць гэты феномен з усім беларускім грамадствам і, тым больш, беларускай нацыяй. Гэта надта нагадвае прадукаванне схемы «заходнееўрапейскае татальнасці», у той час як рэальны культурны і палітычны ландшафт значна больш складаны.

Эфектыўнае выкарыстанне метадалогіі, якая была выкладзена вышэй, магчыма толькі ў дачыненні некаторых сацыяльных групаў і палітыка-культурных феноменаў. У прыватнасці, «небеларускай беларускасці», «краёвасці» і ў значнай ступені «заходнерусізму». Больш шырокое выкарыстанне «лацінаамерыканскай» ды «ўкраінскай» метадалогіі з'яўляецца непрадуктыўным, што і

паказвае досвед апошніх чатырох-пяці гадоў, калі «крэольская» рыторыка ў публічным дыскурсе была зведзена да мінімуму.

Прычым, на нашу думку, для беларускай сітуацыі значна большае значэнне маюць не «практыкі апісання», але «практыкі вызвалення», якія былі прапанаваныя лацінаамерыканскімі інтэлектуаламі²⁵.

Што тычыцца самога феномена «крэольскасці» ў беларускім кантэксце, то ён відавочна мае выключна пераходны характар і не здолее праяўляць сабе дастаткова доўга і тым больш зачынаваць пэўную традыцыю. Яго сацыяльная база недастаткова шырокая, а такіх важных падставаў, як «рэгіянальная і адміністратyальная самадастатковасць», ён ніколі не меў. Высокая шчыльнасць культурнае канкурэнцыі ў рэгіёне хутчэй за ўсё звядзе «крэольскасць» да мінімуму. Пераадоленне «крэольскасці» і дэканструкцыя «цэнтра» ўжо заўважная не толькі ў «нацыянальнай» інтэлектуальнай працы, але і ў дзяржаўнай. Менавіта з гэтага пункту гледжання можна разглядаць ідэалагічны «паварот» у мове ўлады з «панрусізму» да «ідэалогіі беларускай дзяржавы», які адбыўся пасля 2001 года.

Выбраныя кропінкі:

1. Абдіралович I. Адвечным шляхам. Mn., 1993.
2. Абушэнко В. Креольство как ино-модерность Восточной Европы (возможные стратегии исследования) // Перекрестки. 2004. № 1–2.
3. Абушэнко В. Мицкевич как «креол»: от «тутэйших генеалогий» к «генеалогии тутэйшасці» // <http://frahmenty.knihu.com/sem-abuszenka.htm>
4. Акудовіч В. Як сакралізаваць Беларусь? // NIHIL. 2002. № 4.
5. Андерсен Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. M., 2001.
6. Булгакаў В. Выбары прэзыдэнта крэолаў // Arche. 2001. № 4.
7. Грабоўскі С. Украіна наша крэольская // Arche. 2001. № 5.
8. Дюмон Л. Homo Hierarchicus. Опыт описания системы каст. СПб., 2001.

²⁴ Для параўнання можна прыгадаць дыскусію пра «касты» ў ЗША. Ці можна называць каставымі расавыя адносіны на поўдні ЗША, ці гэта выключна спецыфіка Індыі. Справа не толькі ў тым, на сколькі перанесеная мадэль адэкватная для апісання сацыяльнае рэальнасці, але і ў тым, якія канатацыі выклікае слова «каста» і на сколькі яго ужыванне прымальнае для акаадэмічнае супольнасці (у тым ліку і з ідэалагічнага пункту гледжання). Дыскусія пра «касты» ў ЗША — гл., у прыватнасці: Дюмон Луи. Homo Hierarchicus. Опыт описания системы каст. СПб., 2001. С. 268–274.

²⁵ Як падаеца, значна больш важны для беларускай сітуацыі не столькі аналіз розных формаў залежнасці, колькі практикаў вызвалення, пад што падпадае вельмі шырокі спектр з'яўў, ад увядзення 75%-най квоты ў радыёэфіры для беларускіх выкананіццаў да праграмаў па забеспечэнні энергетычнае бяспекі.

9. Казакевіч А. Пра калёнію // Палітычна сфера. 2001. № 1.
10. Кельнер Д. Крытычная тэорыя, постструктуралізм і філозофія вызвалення // Фрагмэнты. 2000. № 8.
11. Кучма Л. Украина — не Россия. М., 2003.
12. Перехвальская Е. Языковые контакты и «прагматический код». Лингвистические исследования. Социальное и системное на различных уровнях языка. М., 1986.
13. Радзік Р. Прычыны слабасці нацыятаворчага працэсу беларусаў у XIX–XX ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 2. Снежань 1995.
14. Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націстворення. Київ, 2000.
15. Рябчук М. Два України: реальні межі, віртуальні війни. Київ, 2003.
16. Рябчук М. Западники поневоле: парадоксы украинского нативизма // Перекрестки. 2004. № 1–2.